



Belarusian (беларуская мова)

Уступныя абраады

Знак крыжа

У імя Айца і Сына і Святога Духа.

Прымняльнікі

Прывітанне

Ласка нашага Господа Ісуса
Хрыста, і любоў да Бога, і
Камунія Святога Духа быць з
усімі вами.

І з вашым духам.

Пакараны акт

Браты (браты і сёстры), давайце
прывнаем свае грахі, і таму
падрыхтуйцеся да святкавання
святых таямніц.

Я прызнаюся Усемагутнаму Богу
і вам, браты і сёстры, што я
моцна зграшыў, у маіх думках і ў
маіх словах, у тым, што я зрабіў,
і ў тым, што мне не ўдалося
зрабіць, Праз маю віну, Праз маю
віну, Праз маю найбольш
жорсткую віну; Таму я пытаюся ў
блаславёнай Марыі, калі-
небудзь, калі-небудзь, Усе анёлы
і святыя, А ты, мае браты і
сёстры, маліцца за мяне
Госпаду, Богу, нашага.

Няхай усемагутны Бог злітуйся
над намі, даруй нам нашы грахі, і
прывесці нас да вечнага жыцця.

Прымняльнікі

Portuguese (Português)

Ritos introdutórios

Sinal da cruz

Em nome do Pai, e do Filho, e do
Espírito Santo.

Um homem

Saudações

A graça de nosso Senhor Jesus
Cristo, e o amor de Deus, e a
Comunhão do Espírito Santo
esteja com todos vocês.

E com seu espírito.

Ato penitencial

Irmãos (irmãos e irmãs), vamos
reconhecer nossos pecados, E
assim nos prepare para celebrar
os mistérios sagrados.

Eu confesso a Deus Todo -
Poderoso E para você, meus
irmãos e irmãs, que eu pecou
muito, em meus pensamentos e
em minhas palavras, no que fiz e
no que não fiz, através da minha
culpa, através da minha culpa,
através da minha falha mais
grave; Portanto, pergunto a
Blessed Mary Ever-Virgin, todos
os anjos e santos, E vocês, meus
irmãos e irmãs, orar por mim ao
Senhor nosso Deus.

Que Deus Todo -Poderoso tenha
misericórdia de nós, Perdoe -nos
nossos pecados, e nos traga para
a vida eterna.

Um homem

Belarusian (беларуская мова)

Кіры

Госпадзе, злітуйцеся.

Госпадзе, злітуйцеся.

Хрыстос, злітуйцеся.

Хрыстос, злітуйцеся.

Госпадзе, злітуйцеся.

Госпадзе, злітуйцеся.

Глорыя

Слава Богу ў самым высокім, і на зямлю мір людзям добрай волі.
 Мы хвалю вас, Мы дабраслаўляем цябе, Мы вас абажаем, Мы ўслаўляем цябе, Мы дзякуем вам за вашу вялікую славу, Госпадзе Бог, нябесны кароль, Божа, Усемагутны бацька. Госпадзе Ісус Хрыстос, толькі нарадзіўся сын, Госпадзе Бог, Ягня Божы, сын Айца, Вы забіраеце грахі свету, Злічыце нас; Вы забіраеце грахі свету, атрымаць нашу малітву; Вы сядзіце ў правай руцэ бацькі, Злічыце нас. Для вас толькі святы, ты адзін - Гасподзь, Вы адзін самы высокі, Ісус Хрыстос, са Святым Духам, У славу Божай Айцец. Амін.

Збіраць

Давайце малімся.

Амін.

Літургія Слова

Першае чытанне

Слова Госпада.

Дзякую Богу.

Адказна псальма

Portuguese (Português)

Kyrie

Senhor tenha piedade.

Senhor tenha piedade.

Cristo, tenha piedade.

Cristo, tenha piedade.

Senhor tenha piedade.

Senhor tenha piedade.

Gloria

Glória a Deus nas alturas, e na terra paz aos homens de boa vontade. Nós te louvamos, nós te abençoamos, nós te adoramos, nós te glorificamos, damos-te graças pela tua grande glória, Senhor Deus, Rei celestial, Ó Deus, Pai Todo-Poderoso. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigêrito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai, tiras os pecados do mundo, tenha piedade de nós; tiras os pecados do mundo, receba nossa oração; estás sentado à direita do Pai, tenha piedade de nós. Pois só você é o Santo, só tu és o Senhor, só tu és o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Um homem.

Coletar

Rezemos.

Um homem.

Liturgia da Palavra

Primeira leitura

A palavra do Senhor.

Graças a Deus.

Salmo responsável

Belarusian (беларуская мова)

Другое чытанне

Слова Господа.

Дзякую Богу.

Евангелле

Гасподзь быць з вамі.

I з вашым духам.

Чытанне ад Святога Евангелля
паводле Н.

Слава табе, Госпадзе

Евангелле Госпада.

Пахваліце цябе, Госпадзе Ісус
Хрыстос.

Прафесія веры

Я веру ў аднаго Бога, бацька
 Усемагутны, вытворца нябёсаў і
 зямлі, з усіх рэчаў бачна і
 нябачныя. Я веру ў аднаго
 Госпада Ісуса Хрыста, Адзіны
 нараджаны Сын Божы,
 Нарадзіўся ад бацькі да ўсіх
 узростаў. Бог ад Бога, Святое ад
 святла, Сапраўдны Бог ад
 сапраўднага Бога, нарадзіўся, не
 выраблены, канструктаваны з
 Айцом; Праз яго ўсё было
 зроблена. Для нас мужчын і для
 нашага выратавання ён сышоў з
 нябёсаў, і Святы Дух быў
 увасабленым Панны Марыі, і стаў
 чалавекам. Дзеля нашага яго
 ўкрыжаваны пад Понціем
 Пілатам, Ён пацярпеў смерць і
 быў пахаваны, і зноў падняўся
 на трэці дзень у адпаведнасці са
 Святога Пісання. Ён узышоў у
 неба і сядзіць у правай руцэ
 Айца. Ён зноў прыйдзе ў слава

Portuguese (Português)

Segunda leitura

A palavra do Senhor.

Graças a Deus.

Evangelho

O senhor esteja com você.

E com o seu espírito.

Uma leitura do santo Evangelho
segundo N.

Glória a ti, ó Senhor

O Evangelho do Senhor.

Louvado seja, Senhor Jesus Cristo.

Profissão de fé

Eu acredito em um Deus, o Pai
 todo poderoso, criador do céu e
 da terra, de todas as coisas
 visíveis e invisíveis. Eu creio em
 um Senhor Jesus Cristo, o Filho
 Unigênito de Deus, nascido do Pai
 antes de todos os séculos. Deus
 de Deus, Luz da Luz, Deus
 verdadeiro de Deus verdadeiro,
 gerado, não feito, consubstancial
 ao Pai; por meio dele todas as
 coisas foram feitas. Por nós
 homens e para nossa salvação
 desceu do céu, e pelo Espírito
 Santo foi encarnado da Virgem
 Maria, e tornou-se homem. Por
 nossa causa foi crucificado sob
 Pôncio Pilatos, sofreu a morte e
 foi sepultado, e ressuscitou no
 terceiro dia de acordo com as
 Escrituras. Ele subiu ao céu e está
 sentado à direita do Pai. Ele virá
 novamente em glória julgar os
 vivos e os mortos e seu reino não

Belarusian (беларуская мова)

судзіць пра жыццё і памерлых I ў яго царства не будзе канца. Я веру ў Святога Духа, Господа, даверу жыцця, які ідзе ад бацькі і сына, Хто з бацькам і сынам абажаны і праслаўляеца, які размаўляў праз прарокаў. Я веру ў адну, святую, каталіцкую і апостальскую царкву.
Прызнаюся адно хрост за прабачэнне грахоў I я з нецярпеннем чакаю ўваскращэння памерлых і жыццё ў свеце. Амін.

Гамалія

Універсальная малітва

Мы молімся Госпаду.

Господзе, пачуй нашу малітву.

Літургія Эўхарыстыі

Паўсядзённы

Блаславёны быць Богам назаўсёды.

Маліцеся, браты (браты і сёстры), што мая ахвяра і ваша можа быць прымальнym для Бога, Усемагутны бацька.

Няхай Гасподзь прыме ахвяру ў вашых руках За пахвала і славу Яго імя, Для нашага добра і дабро ўсяго Яго Святога Касцёла.

Амін.

Эўхарыстычная малітва

Гасподзь быць з вамі.

I з вашым духам.

Падніміце сэрца.

Portuguese (Português)

terá fim. Eu creio no Espírito Santo, o Senhor, o doador da vida, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Confesso um batismo para o perdão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Um homem.

Homilia

Oração universal

Oramos ao Senhor.

Senhor, ouça nossa oração.

Liturgia da Eucaristia

Ofertório

Bendito seja Deus para sempre.

Orem, irmãos (irmãos e irmãs), que o meu sacrifício e o seu pode ser aceitável a Deus, o pai todo poderoso.

Que o Senhor aceite o sacrifício em suas mãos para louvor e glória do seu nome, para o nosso bem e o bem de toda a sua santa Igreja.

Um homem.

Oração Eucarística

O senhor esteja com você.

E com o seu espírito.

Elevem seus corações.

Belarusian (беларуская мова)

Мы падымаем іх да Господа.
Давайце падзякуем Госпаду Богу нашаму.
Гэта правільна і справядліва.
Святы, святы, святы Гасподзь
Бог гаспадароў. Неба і зямля
поўныя вашай славы. Хосана ў
самым высокім. Блаславёны той,
хто прыходзіць у імя Господа.
Хосана ў самым высокім.

Таямніца веры.

Мы абвяшчаем вашу смерць,
Госпадзе, і вызнайце сваё
ӯваскрасенне Пакуль ты зноў не
прыйдзеш. Альбо: Калі мы ямо
гэты хлеб і п'ем гэтую кубак, Мы
абвяшчаем вашу смерць,
Госпадзе, Пакуль ты зноў не
прыйдзеш. Альбо: Ратуй нас,
Збаўца свету, бо ваш крыж і
ӯваскрасенне Вы вызвалілі нас.
Амін.

Абрад Камунії

Па камандзе Збаўцы і
ӯтвараецца боскім вучэннем, мы
адважваемся сказаць:
Наш бацька, які мастацтва на
небе, Святы - гэта імя Тваё;
Прыходзь Валадарства,
прыходзіць, твой будзе зроблены
на зямлі, як на небе. Дайце нам у
гэты дзень наш штодзённы хлеб,
І даруй нам нашы парушэнні, як
мы даруем тым, хто парушае
нас; і вядзе нас не ў спакусу, Але
пазбавіць нас ад зла.

Portuguese (Português)

Nós os elevamos ao Senhor.
Demos graças ao Senhor nosso Deus.

É certo e justo.
Santo, Santo, Santo Senhor Deus dos Exércitos. Céu e terra estão cheios de tua glória. Hosana nas alturas. Bem-aventurado aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas.

O mistério da fé.

Nós proclamamos a tua morte, ó Senhor, e professar sua ressurreição até que você venha novamente. Ou: Quando comemos este Pão e bebemos este Cálice, proclamamos a tua morte, ó Senhor, até que você venha novamente. Ou: Salva-nos, Salvador do mundo, por sua Cruz e Ressurreição você nos libertou. Um homem.

Rito de Comunhão

Ao comando do Salvador e
formados pelo ensinamento
divino, ousamos dizer:

Pai Nosso que estais no céu,
santificado seja o teu nome;
venha o teu reino, tua vontade
seja feita na terra como no céu. O
pão nosso de cada dia nos dai
hoje, e perdoa-nos as nossas
ofensas, assim como nós
perdoamos a quem nos tem
ofendido; e não nos deixeis cair
em tentação, mas livrai-nos do
mal.

Belarusian (беларуская мова)

Дастань нас, Госпадзе, мы молімся, ад кожнага зла, ласкава прадастаўляйце мір у нашы дні, што, пры дапамозе вашай міласэрнасці, Мы можам быць заўсёды свабоднымі ад граху і ў бяспечы ад усяго бедства, як мы чакаем блаславёной надзеі і прыход нашага Збаўцы, Ісус Хрыстос.

Для каралеўства, Сіла і слава вашыя Цяпер і назаўсёды.

Госпадзе Ісус Хрыстос, хто сказаў вашым апосталам: *Mir я пакідаю цябе, мой мір, які я табе даю, не глядзіце на нашы грахі, Але на веру вашай царквы, і ласкава дайце ёй мір і адзінства у адпаведнасці з вашай воляй.* Якія жывуць і валадарыць вечна і векі.

Амін.

Мір Господа заўсёды з табой.

І з вашым духам.

Давайце прапануем адзін аднаму знак міру.

Ягня Божы, вы забіраеце грахі свету, Злічыце нас. Ягня Божы, вы забіраеце грахі свету, Злічыце нас. Ягня Божы, вы забіраеце грахі свету, дайце нам мір.

Вось ягня Божае, Вось той, хто забірае грахі свету.

Portuguese (Português)

Livrai-nos, Senhor, rogamos, de todo mal, graciosamente conceda paz em nossos dias, que, com a ajuda da tua misericórdia, podemos estar sempre livres do pecado e a salvo de toda aflição, enquanto esperamos a bendita esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo.

Para o reino, o poder e a glória são seus agora e sempre.

Senhor Jesus Cristo, que disse aos vossos Apóstolos: *Paz te deixo, minha paz te dou, não olhe para os nossos pecados, mas na fé da vossa Igreja, e graciosamente lhe conceda paz e unidade de acordo com sua vontade. Que vivem e reinam para todo o sempre.*

Um homem.

A paz do Senhor esteja sempre convosco.

E com o seu espírito.

Ofereçamos uns aos outros o sinal da paz.

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, nos conceda a paz.

Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo.

Belarusian (беларуская мова)

Дабрашчасныя - тыя, якія
закліканы да вячэры бараніны.
Госпадзе, я не варты што вы
павінны ўвайсці пад мой дах, Але
толькі кажа, што слова і мая
душа будуць вылечана.

Цела (кроў) Хрыста.

Амін.

Давайце малімся.

Амін.

Заключныя абряды

Дабраслаўленне

Гасподзь быць з вамі.
І з вашым духам.

Няхай усемагутны Бог
дабраславіць цябе, Бацька, і
Сын, і Святы Дух.

Амін.

Звалъненне

Ідзіце наперад, маса скончылася.
Альбо: Ідзіце і абвясціце
Евангелле Госпада. Ці: ідзі ў
свешце, праслаўляючы Госпада
сваім жыццём. АБО: Ідзіце ў
свешце.

Дзякую Богу.

Portuguese (Português)

Bem-aventurados os chamados à
ceia do Cordeiro.

Senhor, eu não sou digno que
você deve entrar sob o meu teto,
mas apenas diga a palavra e
minha alma será curada.

O Corpo (Sangue) de Cristo.

Um homem.

Rezemos.

Um homem.

Ritos finais

Bênção

O senhor esteja com você.
E com o seu espírito.

Que Deus todo poderoso te
abençoe, o Pai, e o Filho, e o
Espírito Santo.

Um homem.

Demissão

Vá em frente, a Missa está
terminada. Ou: Vá e anuncie o
Evangelho do Senhor. Ou: Vá em
paiz, glorificando ao Senhor por
sua vida. Ou: Vá em paiz.

Graças a Deus.